


Сяржук Сыс



...я паляцеў бы, ды ня той крыві,
і за сьпіной — ня крылы — горб
пакоры...

Мяццовы час

* * *

Anatolю Sysu

Дагадзіў жа ты мне, Анатоль,
дагадзіў...
Хоць тваімі шляхамі
амаль не хадзіў —
я начамі тваімі
ня ведаў начай,
прама ў вочы глядзеў,
ды ня бачыў вачэй.
Не двайнік твой, ня брат
і ня зъменьлівы ценъ, —
толькі сэрца маё
апаліў твой «агмень»,
я відушчым,

як фенікс з нябыту ўваскрэс,
 ды пайшоў за табой
 у бурштынавы «лес».
 І ты ведаеш, што я знайшоў,
 Анатоль?
 Дыяментавай голкі тваёй
 гостры боль.
 Немагчыма ў віне
 гэты боль утапіць:
 шмат разоў намагаўся —
 баліць і баліць.
 Шмат разоў паўтараў —
 зъверху ўніз, зъверху ўніз:
 «я ня той, я ня Сыс...
 Толькі ўсё-такі — Сыс».
 Дагадзіў жа ты мне, Анатоль,
 дагадзіў,
 як аднойчы вадою
 з Дняпра напаіў...
 І цяпер скрэзь
 штодзённых нягод каламуць
 пуцявіны мае
 праз Гарошкаў вядуць,
 дзе паміж прыдняпроўскіх
 радзінных равоў
 засталося зямлі
 для абодвух Сысоў.

Зъмяіны цар

Шызае зълятае павуцінне
 На разлапы дрэў, на правады,
 Адгарэла чэзлае бацьвінне.
 Зъвіжаньне. Начныя халады.
 Невытлумачальнаю трывогай
 Поўніцца стары зъдзічэлы бор,
 Зъмеі зазьбіраліся ў дарогу,
 Да таемных схованак і нор.
 З нерушы вільготнай і замглёнай
 Па карчах, скрэзь нетры і гушчар,
 Павядзе іх, залатакаронны,
 Мудры павадыр, Зъмяіны цар.
 Дзе крычаць начамі нема совы,

На прагалах, між глухіх лагчын
 Мы сустрэнемся абавязкова,
 Толькі б путы страху расъячы.
 Божа мой! Я сам сябе ня чую
 I дыхнуць баюся да пары...
 Раптам Цар карону залатую
 Скіне і растане ў гушчары?
 Колькі год шукаю утрапёна,
 Нібы ў час засушлівы ваду...
 Ці знайду зъмяіную карону,
 Мудрасьці зъмяінай ці знайду?..

Мясцовы час

Мясцовы час...
 Нясьпешны плёскат Сожа,
 Спагада позіркаў, што ловіш незнарок,
 На скрыжаваныні выцьвілы ларок,
 язьмін ды бэз за кожнай агароджай.
 Бабулька размаўляе з галубамі,
 «Пятра і Паўла» ціхі перазвон,
 Пах ежы з незачыненых вакон...
 Мясцовы час,
 як вытрымаць экзамен?

Мясцовы час...
 Ці я ў жо не мясцовы,
 Па съвеце патаптаўшыся як сълед;
 Дымяць патроны танных цыгарэт,
 Каля піўной плятуць карункі словаы.
 На ровары — падлетак круглатвары,
 Педаль нагой кранаочы ледзь-ледзь...
 Мне за табою болей не пасьпець
 Мясцовы час,
 Стрыножаныя мары.

* * *

За съцяною — поле,
 чорнае, пустое,
 А за полем — прорва
 стогне ў хмызьняках.

Там пугач палюе
 Над цывілой вадою,
 Крыламі сівымі
 Разъдзімае жах.
 У начным сутоньні
 Страх згінае плечы
 І сьцірае межы
 Між дабром і злом.
 Ні дарог, ні броду
 На той бок пустэчы,
 Дзе ў смузе трывожнай
 Цьмяніцца съятло.
 Шэпча хвошч самотна
 Над злавеснай кручай:
 — Лепей за съцяною
 У спакоі жыць.
 Толькі вабіць прорва, —
 Крок раблю рашуча,
 Не крыўдуйце, съцены...
 Быць альбо ня быць!

* * *

Ляціць сузор'е Вадалея
 па галаледзіцы нябёс
 у лес, замецены завеяй,
 на шлях, засънеканы наўскос.

Трашчаць прamerзлыя яліны,
 мароз бярэцца ўсё мацней...
 аднак, скажыце, ці павінны
 у tym далёкі Вадалей?

Ён сам хацеў у гэты вечар
 цішком пашастаць па зямлі,
 ды паглядзець, як тут, у печы,
 мігцяць і тухнуць вугалі.

* * *

Я не баюся ўпасьці з вышыні
 свайго неверагоднага палёту.

Спаліць душу аб зорныя агні,
каб на зямлі сканаць спакойна потым.

На жаль, ня мне адчайным птушанём
па стромкіх кручах ветру падымацца,
І недзе ў высі, скончыўши пад'ём,
чакаць ад неба славы і авацый.

Я паляцеў бы, ды ня той крыві,
і за съпіной — ня крылы —
горб пакоры...
І толькі цень мой шэры і крывы,
здараецца, чапляе часам зоры.

